

*1900*  
*1816*

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU  
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY  
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

STUDIA  
WSCHODNIOŚLÓWIAŃSKIE

TOM 11

РЕПОЗИТОРИЙ БГУ

BIAŁYSTOK 2011

*Губернаторъ  
Белостокъ  
Бедропулъ*

RECENZENCI

Tatsiana Autukhovich  
Feliks Czyżewski

REDAKTOR NACZELNA

Leonarda Dacewicz

KOMITET REDAKCYJNY

Zofia Abramowicz • Lilia Citko • Leonarda Dacewicz • Roman Hajczuk  
Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska • Wanda Supa • Halina Twaranowicz

SEKRETARZ REDAKCJI

Walentyna Mieszkowska

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Stanisław Żukowski

REDAKTOR

Wanda Supa

KOREKTA

Zespół

© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011

ADRES REDAKCJI

„Studia Wschodniosłowiańskie”  
Uniwersytet w Białymstoku  
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  
15-420 Białystok, ul. Plac Uniwersytecki 1

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku  
15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14  
tel. 085 7457059, e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl, http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

ISSN 1642-557X

Druk i oprawa: „QUICK-DRUK” s.c., Łódź  
Nakład 150 egz. Format B-5. Papier offsetowy 80 g.

SPIS TREŚCI

LITERATUROZNAWSTWO

|  |     |
|--|-----|
| Agnieszka Baczewska-Murdzek — Artysta nieszczęśliwy, czyli tragiczny osobowość twórczej w powieści Władimira Nabokowa <i>Obrona Łuzyna</i>   | 7   |
| Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska — Impresjonistyczny charakter percepji zorzy wieczornej w liryce Konstantego Fofanowa  | 17  |
| Joanna Nikołajuk — Postmodernistyczna modyfikacja autobiografizmu w powieści Wiktora Jerofiejewa <i>Dobry Stalin</i>   | 29  |
| Iwona Ostaszewska — Человек и природа в Экологическом романе С. П. Залыгина  | 43  |
| Ewa Pańkowska — Koncepcja miłości w <i>Świeżej księdze wilkołaka</i> Wiktora Pielewina   | 57  |
| Helena Smorczewska — <i>Epinicjum albo Piśń o tejże przesławnej wiktoryji</i> Teofana Prokopowicza. Kilka uwag o poetyce   | 73  |
| Walentyna Sobol (Валентина Собол) — Гротескова образність у творчості Валерія Шевчука  | 91  |
| Wanda Supa — Terminy „absurda”, „paradoks”, „nonsense” w kontekście teorii satyry i groteski   | 99  |
| Anastazja Zieziulewicz (Анастасия Зезюлевич) — Сатирическая инверсия как механизм трансформации вечного сюжета (на примере рассказов М. М. Зонченко <i>Личная жизнь і Фотокарточка</i> ) | 127 |

JĘZYKOZNAWSTWO

|   |     |
|---|-----|
| Zofia Abramowicz — Stereotyp Žyda utrwalony w polskiej i rosyjskiej filozofii   | 139 |
| Jolanta Chomko — Семантика русских существительных, обозначающих возвышенности  | 151 |
| Natalia Czajka (Наталья Чайка) — Эліптична канструкцыі з адасобленымі членамі   | 157 |
| Leonarda Dacewicz — Nazwy rosyjskich uczelni wyższych w okresie post-radzieckim                                       | 169 |
| Beata Edyta Dworakowska — Ekwivalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księda Jana Twardowskiego | 185 |

|   |     |
|---|-----|
| Irena Łukaszuk — Cecha percepcyjna ‘wymiar’ w semantycie rzeczowników współczesnego języka rosyjskiego .....  | 199 |
| Mikadze Manana (Микадзе Манана) — Реализация субъективно-оценочной модальности через когезию в романе “Фараон” Б. Пруса .....   | 207 |
| Michał Mordań — Współczesne nazwiska mieszkańców Białostocczyzny pochodzenia wschodniosłowiańskiego .....   | 219 |
| Krzysztof Rutkowski — Kilka uwag o adaptacji zapożyczeń leksykalnych z zakresu terminologii komputerowej w języku rosyjskim .....   | 239 |
| Anna Rygorowicz-Kuźma — Duma – cnota czy grzech? O leksemach <i>гордость</i> и <i>гордыня</i> w słownikach języka rosyjskiego .....   | 251 |
| Katarzyna Smoktunowicz — Unifikacja form czasu przeszłego w języku staroruskim na przykładzie <i>Kroniki Supraskiej</i> .....   | 259 |
| Joanna Szerszunowicz — Łączliwość przymiotnika <i>inteligentny</i> we współczesnej polszczyźnie .....   | 269 |
| Inna Szwed (Інна Швед) — Міфасемантыка зялёнага колеру ў традыцыйнай духоўнай культуры Палесся .....  | 285 |
| Włodzimierz Zaika (Владимир Заика) — Анализ рассказа Дмитрия Горчева <i>Город З</i> в аспекте атрибутизации .....   | 297 |
| <b>DEBIUTY NAUKOWE</b>  |     |
| Anna Kuchta — Imiona w metrykach chrztu parafii prawosławnej pod wezwaniem Św. Onufrego w Jabłecznej (1944–1969) .....  | 321 |
| Magdalena Maria Ługowska — Элементы сатиры в поэзии Владимира Высоцкого Elementy satyry w poezji Włodzimierza Wysockiego .....  | 339 |
| Joanna Sokołowska — Piotr Wiaziemski (1792–1878). W kręgu spraw polskich .....  | 353 |
| <b>RECENZJE</b>   |     |
| Zofia Abramowicz: Татьяна В. Скребнева, <i>Антропонимикон современного белорусского города в динамическом и социолингвистическом аспектах</i> (на материале русскоязычных личных имён г. Витебска), Автореферат, Минск 2010 ..... | 367 |
| Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: И. Кириллова, <i>Образ Христа в творчестве Достоевского. Размышления</i> , Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, Москва 2010 .....   | 372 |
| Joanna Szerszunowicz: Ewa Bialek, <i>Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie</i> , Lublin 2009 .....  | 377 |
| Joanna Szerszunowicz: Marija Stanonik, <i>Le Folklore littéraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène syncréétique</i> , traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks, Paris 2009 .....                                    | 379 |
| Joanna Szerszunowicz: <i>Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrzeczywych jednostek języka</i> , red. nauk. Wojciech Chlebda, Opole 2010 .....  | 381 |

|  |     |
|--|-----|
| Joanna Szerszunowicz: <i>Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz EUROPHRAS vom 13.–16.8.2008 in Helsinki</i> , edited by Jarmo Korhonen, Wolfgang Mieder, Elisabeth Piirainen, Rosa Piñel, Tübingen 2010 ..... | 384 |
|--|-----|

## SPRAWOZDANIA

|  |     |
|--|-----|
| Joanna Szerszunowicz — Międzynarodowa konferencja naukowa „Tous les chemins mènent à Paris Diderot” Colloque International de Parémiologie, Paryż, 29 czerwca – 2 lipca 2011 ..... | 389 |
|--|-----|

## CONTENTS

### LITERATURE

|   |     |
|---|-----|
| Agnieszka Baczewska-Murdzek — An unhappy artist that is the tragedy of the creative personality in Vladimir Nabokov’s novel ‘The Defense’ .....   | 7   |
| Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska — The impressionist character of the perception of twilight in lyric poetry by Constantin Fofanov .....   | 17  |
| Joanna Nikolajuk — Postmodern modification of a tobiographical in Victor Jeroфеев’s novel <i>The good Stalin</i> .....  | 29  |
| Iwona Ostaszewska — Man and nature in the ‘Ecological novel’ by S. P. Zalygin .....   | 43  |
| Ewa Pańkowska — The Conception of love in Victor Pelevin’s novel <i>The Sacred Book of the Werewolf</i> .....   | 57  |
| Helena Smorczewska — <i>Epinicja i albo Pieśń tryumfalna o tejże przestawnej wiktoryji</i> by Feofan Prokopovich. A few remarks on the poetica .....  | 73  |
| Walentyna Sobol (Валентина Соболь) — Grotesque imaging in the works of Valery Shevchuk .....  | 91  |
| Wanda Supa — The terms “absurd”, “paradox”, “nonsense” in the context of the theory of satire and grotesque .....   | 99  |
| Anastazja Zielulewicz (Анастасия Зелюлевич) — The satirical inversion as a mechanism for transformation of eternal story (by the example of M. M. Zoshchenko’s stories “The private life” and “The photograph”) ..... | 127 |

### LINGUISTIC

|   |     |
|---|-----|
| Zofia Abramowicz — Stereotype of a Jew in polish and russian proverbs and idioms .....                | 139 |
| Jolanta Chomko — Semantics of Russian nouns naming hills .....  | 151 |
| Natalia Czajka (Наталья Чайка) — Elliptical constructions with the isolated member .....              | 157 |
| Leonarda Dacewicz — Names of Russian institutions of higher education in the post-soviet period ..... | 169 |

|  |     |
|--|-----|
| Beata Edyta Dworakowska — Formal-aesthetic equivalence in Russian translations of poems by Father Jan Twardowski on example of animating           | 185 |
| Irena Łukaszuk — The perceptual feature size in the semantics of nouns in modern Russian .....   | 199 |
| Mikadze Manana (Микадзе Манана) — A consideration of modality with cohesion in the B. Prus's novel "Pharaon" .....                                 | 207 |
| Michał Mordań — Contemporary surnames of Białostoczyzna people of Eastern-Slavonic provenance .....  | 219 |
| Krzysztof Rutkowski — Some remarks on borrowed computer terms in Russian language .....  | 239 |
| Anna Rygorowicz-Kuźma — Praig – virtue or sin? About the lexemes <i>гордость</i> and <i>гордыня</i> in the dictionaries of the Russian language .. | 251 |
| Katarzyna Smoktunowicz — Unification of past tense forms in the Old Russian exemplified by the Suprasl Chronicle .....                             | 259 |
| Joanna Szerszunowicz — Collocability of the adjective <i>inteligentny</i> ('intelligent') in the modern Polish language .....                      | 269 |
| Inna Szwed (Инна Швед) — Mythological semantics of the green colour in the traditional spiritual culture of the Poles'e .....                      | 285 |
| Włodzimierz Zaika (Владимир Заика) — Analysis of the story "Gorod 3" by Dmitry Gorchev in terms of attributivisation .....                         | 297 |
| <b>DEBUTS</b>  |     |
| Anna Kuchta — Names in baptismal certificates in Saint Onufry's Orthodox Parish in Jabłeczna .....   | 321 |
| Magdalena Maria Ługowska — Vladimir Vysotsky – elements of satire in his poetry .....  | 339 |
| Joanna Sokołowska — Pyotr Vyazemsky (1792–1878). In the circle of Polish affair .....  | 353 |
| <b>REVIEWS</b> .....   |     |
| REPORTS .....  | 389 |

## LITERATUROZNAWSTWO

Agnieszka Baczewska-Murdzek  
Białystok

**Artysta nieszczęśliwy, czyli tragizm osobowości twórczej w powieści Władimira Nabokowa *Obrona Łużyna***

Kreowanie postaci artysty w opozycji do przyziemnego społeczeństwa ma w historii literatury tradycję długą. Włóczę się już w horacjańskim zawołaniu „*Odi profanum vulgus et arceo*” („*Nienawidzę nieoświeconego tłumu i unikam go*”<sup>1</sup>) wyraźnie pobrzmiewa konflikt rysujący się pomiędzy twórcą, a pozostałymi poza sztuką, przeciętnymi ludźmi. Podobna opozycja zaznacza się również w literaturze epok późniejszych. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku dzieł, tworzonych w dobie modernizmu<sup>2</sup>, nazwanego przez Irvinga Howe'a „kulturą mniejs. ości”<sup>3</sup>, która określa siebie poprzez opozycję wobec „kultury dominującej”<sup>4</sup>. To właśnie wzduż linii elitarnych dokonuje się zdaniem Ihaba Hassan'a modernistyczna dehumanizacja<sup>5</sup>, prowadząca wprost do określenia poczucia kryzysu epoki. Kwestia przepaści dzielącej świat twórcy od pozaliterackiej rzeczywistości szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza w prozie Władimira Nabokowa.

<sup>1</sup> Hora J., *Pieśni*, (3,1,1), cyt. za: W. Kopaliński, *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych*, Warszawa 1988, s. 362.

<sup>2</sup> С. Ренье, *Тезисы к дисциплине, именуемой «литература»*, пер. с фр. С. Фокина, под ред. С. Зенкина), “Новое литературное обозрение”, 2003, № 59, <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/ren.html>, <http://nlo.magazine.ru/philosop/inostr/inostr55.html>.

<sup>3</sup> I. Howe, *Spoleczeństwo masowe, a proza postmodernistyczna*, [w:] *Nowa proza amerykańska*, Warszawa 1985, s. 14–36.

<sup>4</sup> M. Calinescu, *Awangarda i postmodernizm*, [w:] *Postmodernizm – kultura wyczerpania?*, Warszawa 1988, s. 29.

<sup>5</sup> I. Hassan, *POSTmodernIZM. Bibliografia parakrytyczna*, [w:] *Postmodernizm – kultura wyczerpania?*, Warszawa 1988, s. 117–140.

«происхождение». Здесь выделяется группа лексем, в составе лексического значения которых облигаторной дифференциальной семой является «искусственное происхождение», напр.: *вал* ‘значительная по протяжении и высоте возвышенность на земной поверхности, искусственно созданная человеком для защитных или хозяйственных целей’, *насыпь* ‘возвышенность, искусственно созданная человеком из земли, сыпучих отходов производства и т.п.’.

В состав анализируемой ЛСГ входят также названия горных цепей, поскольку в некоторых случаях возвышенности выступают не только поодиночке, но могут также образовать горные комплексы, напр.: *хребет* ‘ряд гор, тянущихся в одном направлении, горная цепь’, *отрог* ‘ответвление основной горной цепи’, *кряж* ‘цепь невысоких гор’, *гряды* ‘вытянутая в длину возвышенность; ряд небольших гор, холмов, подводных камней и т.п.’.

Таким образом, в семной организации ЛСГ «возвышенность» в русском языке участвуют 9 дифференциальных сем. Дифференциальными семантическими признаками этих слов, ограничивающими их от других слов и указывающими на соответствующие ряды парадигматических противопоставлений явились: «размер», «форма», «происхождение», «растительность», «место нахождения», «вещество, из которого построена возвышенность», «движение», «наличие кратера, через который извергаются вещества», «комплексность».

Опираясь на семно-компонентный анализ данной семантической микросистемы, можно заметить, что слова, называющие возвышенности, являются одновременно членами не одной, а нескольких лексических парадигм, т.е. входят в различные ряды, в которых они противопоставлены другим словам по различным семантическим признакам.

#### SEMANTICS OF RUSSIAN NOUNS NAMING HILLS

#### SUMMARY

The article is devoted to the analysis of Russian nouns denoting ‘hill’. Paradigmatic relations between lexemes which belong to the lexical-semantic group of hill have been presented.

Differential sems that help distinguish paradigmatic sequences of words belonging to this semantic microsystem are: *size*, *shape*, *origin*, *vegetation*, *location*, *material from which the hill is made*, *movement*, *presence of the crater and complexity*.

Наталья Чайка  
Минск

#### Эліптычныя канструкцыі з адасобленымі членамі

Пытанне пра структурную арганізацыю канструкцый з эліпсісам дзеяслова актуальнае ў сучасным мовазнаўстве. Структурная арганізацыя канструкцый з эліпсісам дзеяслова вывучаецца ў межах структурнай сінтаксічнай школы. Былі даследаваны наступныя аспекты праблемы эліпсіса:

- размежаванне з'яў сінтаксічнага кулья і эліпсіса (Л. І. Бурак, J. Rannova, K. Kearns, A. Wilhelmi, N. Lehman і інш.);
- вызначэнне інварыянтных сінтаксічных мадэйфікацый (у тым ліку і эліптычных) (В. Вардуль, А. Ісаева, W. Müller, A. Corr, S. Dentler і інш.);
- кваліфікацыя эліпсіса рэдукцыі і збыткоўнасці як з'яў аднаго парадку (А. У. Грудзева, J. Jose, S. Dentler і інш.);
- структура эліптычных канструкцый у параўналым аспектце W. Lechner, M. McShane, J. Merchant, A. Uniszewska і інш.);
- параўнальнае даследаванне канструкцый з эліпсісам дзеяслова ў рускай, польскай і чэшскай мовах (M. McShane і інш.);
- эліпсіс і дэтэрмінацыя (Е. М. Шыраеў, В. С. Грыгор'ева, Т. І. Мунгалава і інш.).

Дзяягледзячы на значную колькасць прац па праблеме, многія важныя пытанні не закраналіся ў працах. Патрабуюць спецыяльнага вывучэння структурна-сінтаксічныя ўмовы функцыянування канструкцый з эліпсісам дзеяслова. Тэорыя інварыянтных структур (В. Вардуль, А. Ісаева, W. Müller, A. Corr, S. Dentler і інш.) дала магчымасць вызначыць зыходныя мадэлі эліптычных сказаў. Аднак пры гэтым

не атрымалі вывучэння сістэмныя фактары функцыянования названых канструкций. Адсутнасць дзеяслова ў аналізуемых канструкциях часта надае ім неадназначныя харктар. Таму патрабуюць вывучэння сінтаксічных сродкі рэалізацыі семантыкі ў канструкциях з эліпсісам дзеяслова – паказчыкі семантыкі. Таксама неабходна выявіць узроўні арганізацыі сінтаксічных адзінак, да якіх належана паказчыкі семантыкі. Да таго ж у мовазнаўстве не атрымала вывучэння пытанне пра сінтаксічныя адносіны, на аснове якіх рэалізуецца структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж сінтаксічнай пазіцыяй эліпсаванага выказніка і паказчыкам семантыкі, і сінтаксічныя сувязі, пасрэдніцтвам якіх названыя паказчыкі ўводзяцца ў сказ. Неабходна выявіць моўныя механізмы, якія кампененсуюць эліпсіс дзеяслова іншымі сродкай і гэтым самым рэгулююць функцыянование канструкций з эліпсісам дзеяслова. Выяўлены выпадкі, калі сэнсавае ўзгадненне і спалучальнасць рэалізуюцца на аснове іншых сінтаксічных сувязей і адносін (не толькі кіраванія) і пры дапамозе іншых структурных кампанентаў (не толькі семантычных) – сродкай ускладнення і пашырэння структуры сказа, предыкатыўных частак складанага сказа, парцэляваных канструкций, кампанентаў у структуры звышфразавага адзінства і інш. Сказаное вышэй абумоўлівае мэту даследавання – аналіз структурнай арганізацыі эліптычных канструкций з адасобленымі членамі.

У адпаведнасці з мэтай даследавання ставіліся і вырашаліся наступныя задачы:

- выявіць структурныя віды канструкций з эліпсісам дзеяслова;
- даследаваць сінтаксічныя сувязі і адносіны паміж адасобленымі членамі сказа і сінтаксічнай пазіцыяй выказніка;
- прааналізаваць сродкі сінтаксічнай сувязі паміж адасобленымі членамі сказа і сінтаксічнай пазіцыяй выказніка;
- вызначыць моўныя мезанізмы, што рэгулююць функцыянование эліптычных канструкций з адасобленымі членамі.

Аб'ектам даследавання выступае з'ява эліпсіса ў сінтаксічнай сістэме беларускай мовы. Прадметам даследавання – эліптычныя канструкции з адасобленымі членамі, а таксама сінтаксічныя сувязі і адносіны ў названых канструкциях.

Зрэдку назіраюцца канструкции з эліпсісам дзеяслова, у склад якіх уваходзяць адасобленыя члены сказа. Гэта абумоўлена сінтаксічнай прыродай адасоблення: яно прадвызначаецца сэнсавай мэтанаківансцю выказвання. Для поўнага сказа актуальнымі з'яўляюцца граматычныя ўмовы адасоблення, а для канструкций з эліпсісам дзеяслова – камунікатыўныя і семантычныя. Камунікатыўныя ўмовы адасоблення

прадвызначаюць не толькі выдзяленне актуальнага адрезка інфармацыі, а і проціпастаўленне імпліцытыму ў выказванні. Эліпсіс у сказе фарміруе імпліцытную інфармацыю, якой супрацьпастаўляецца экспліцытная – адасоблены член сказа. З семантычных умоў адасоблення актуальным для канструкций з эліпсісам дзеяслова з'яўляецца аслабленая сэнсавая сувязь і пабольшаная сэнсавая нагрузкa адпаведных членоў у сказе, дзякуючы дадатковаму паведамлению. Названае дадатковае паведамлэнне з'яўляецца паказчыкам семантыкі ў канструкциях з эліпсісам дзеяслова. Прывчым сам працэс рэалізацыі семантыкі ў эліптычнай канструкцыі з'яўляецца складаным і абумоўлены некалькімі прычынамі. Па-першае, гэта семантычная спалучальнасць адасобленага члена і эліпсаванага дзеяслова:магчымасць або немагчымасць пэўнай лексемы, што ўваходзіць у склад адасоблення, спалучанца з эліпсаваным дзеясловам і прадвызначае выбар дзеяслова з той ці іншай семантыкай. Па-другое, гэта ўзмоўненая сэнсавая нагрузкa адасоблення, дзякуючы якой адасобленне становіцца камунікатыўным і сэнсавым цэнтрам сказа і рэалізуе на аснове “адве ротай” валентнасці семантыкі эліпсаванага дзеяслова.

У структуру канструкций з эліпсісам дзеяслова часам уваходзяць адасобленыя азначэнні. Як структурны кампанент, адасобленыя азначэнні ўзаемадзеяніяюць з сінтаксічнай пазіцыяй выказніка, канкрэтызуючы пры гэтым семантыку эліпсаванага дзеяслова. Неабходна выявіць сінтаксічную сувязь, на аснове якой ажыццяўляецца структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне адасобленага азначэння і сінтаксічнай пазіцыі эліпсаванага выказніка, а таксама вызначыць, якія ўмовы адасоблення носяць дамінатны харктар пры функцыянованні канструкций з эліпсісам дзеяслова.

Адасоблене азначэнне ў структуры эліптычных канструкций можа мець разнастайную будову і спосабы выражэння, а таксама займаць розную сінтаксічную пазіцыю. Дамінуючы харктар набываюць камунікатыўныя ўмовы адасоблення, калі адасоблене азначэнне знаходзіцца ў перадпазіцыі, а гэта дазваляе проціпастаўіць выражанае і нявыражанае ў структуры сказа. Камунікатыўнае проціпастаўленне спрыяле структурна-сэнсаваму ўзаемадзеянню, на аснове чаго выражанае акрэсліваецца кола лексем, здольных запаўняць сінтаксічную пазіцыю выказніка. Неабходна адзначыць, што некаторыя эліптычныя канструкции маюць неадназначны харктар і не могуць свабодна функцыянуваць у мове. Напрыклад структурна-семантычны склад эліптычнай канструкцыі *Мікалай доўга – у бок палаючай вёскі* можа дапускаць ужыванне дзеясловаў са значэннем *ісці*, *глядзець* і інш. Ужы-

вание конструкций з адасобленым азначэннем вызначае лексіка-семантычную группу дзеясловаў, што могуць замяшчаць сінтаксічную пазіцыю выказніка: *Уражаны пажарам, нерухомы і быццам нежывы, Мікалай доўга – у бок палаючай вёскі* (А. Бачыла). Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне ажыццяўляеца на аснове паўпредыкатыўнай сінтаксічнай сувязі.

Адасобленае азначэнне, размешчанае ў **сярэдзіне сказа**, звычайна ўказвае на статальную лакалізацыю аб'екта: *У хаце ўсе змоўкі. Малая пахаваліся ў запечак. Бацька сядзеў маркотны. І маці, нерухомая і сцішаная, – калі печы, выціраючы хусткай заплаканыя вочы* (А. Баранавых). Лексічнае напаўненне адасобленых азначэнняў дапускае падстаноўку на месца эліпсованага выказніка дзеясловаў са значэннем *была, сядзела*, а не са значэннем актыўнага дзеяння тыпу *увіхалася* або *гатавала* і інш. Залежны кампанент *нерухомая і сцішаная* ў выніку адасоблення набывае пабольшаную сэнсавую нагрузкі і становіща дамінуючым у структуры сказа. Падобная з'ява вельмі рэдкая ў беларускай мове і можа сустракацца ў невялікай колькасці сінтаксічных конструкцый, хача з'яўляеца рэгулярнай і абумоўлена правіламі сінтактыкі.

Неабходна адзначыць, што адасобленыя азначэнні, якія знаходзяцца ў **постпазіцыі** або пасля дапаўнення з аб'ектным азначэннем, у большасці выпадкаў прымапоўядаюцца пры дапамозе атрыбутыўнай або далучальнай сінтаксічнай сувязі і з эліпсованым выказнікам не ўзаемадзеінічаюць ні ў структурным плане, не ў сэнсавым: *За вёскай – высозныя таполі, адмытыя, адшараваныя вясной да светла-салатавай сарамлівасці* (Я. Брыль); *Над лесам сёння – ясны блакіт і злёгку папялістыя хмаркі, знарок наскубленыя на ўсе неба* (Я. Брыль); *Кругом – палі, і даволі вялікія* (М. Зарэцкі); *За вёскай – возера, і не малое* (К. Чорны); *Мае ласкава-сумныя радкі, // Народжаныя сумнымі начамі, – у сыштак // Спешна, ад рукі. // Сустрэнуца не хутка з чытачамі* (М. Шабовіч); *Сінія вулі – у зеляніне голля, цяжкага ад яблыкаў* (Я. Брыль).

Як паказалі даследаванні, назіраюцца конструкцыі з эліпсам дзеяслова, дзе адасобленыя азначэнні маюць не толькі фармальную, а і сэнсавую ўзаемаабумоўленасць з сінтаксічнай пазіцыяй эліпсованага выказніка. Структура адасобленых азначэнняў у эліптычных конструкціях характарызуецца разнастайнасцю: яны могуць быць адзіночнымі і парнымі. Адзіночныя адасобленыя азначэнні звычайна маюць пры сабе залежнае слова, звычайна гэта дапаўненне з аб'ектным азначэннем. Парныя адасобленыя азначэнні звычайна не маюць за-

лежных слоў і звязваюцца паміж сабой пры дапамозе паратаксічных злучнікаў *i* (*ды*) або бяззлучніковым спосабам.

Сінтаксічна пазіцыя адасобленых азначэнняў самая розная: яны могуць размяшчацца як перад пазіцыяй эліпсованага выказніка (45%), так і пасля яе (55%). Граматычныя і сэнсавыя ўмовы адасоблення дазваляюць ўзаемадзеінічаць выказніку і залежнаму кампаненту на ўсіх узроўнях.

Структурна-сэнсавая ўзаемаабумоўленасць рэалізуецца толькі на аснове паўпредыкатыўнай сінтаксічнай сувязі, якая, у сваю чаргу, прадвывзначае наяўнасць дадтковай мадальнасці і тэмпаральнасці. Дадатковая мадальнасць і тэмпаральнасць, уласцівія адасобленым членам сказа, маюць індывідуальнае значэнне і існуюць не ізалявана, а ў спалученні з мадальнасцю і тэмпаральнасцю ўсяго сказа.

Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне з эліпсованым выказнікам не можа рэалізавацца ў канструкцыях з недапасаванымі азначэннямі або прыдаткамі, а таксама з дапасаванымі азначэннямі, звязанымі са структурай сказа атрыбутыўнай або далучальнай сувязю, што абумоўлена спецыфікай названай сувязі. Сінтаксічнай пазіцыя адасобленых азначэнняў, звязаных атрыбутыўнай або далучальнай сувяззю, не дазваляе ім ўзаемадзеінічаць з эліпсованым дзеясловам або з астатнай часткай сказа пі ў структурным, пі ў сэнсавым плане. Канструкцыі з адасобленымі азначэннямі ў беларускай мове адзінкаўся і нерэгулярныя (складаюць 1% ad агульнай часткі фактычнага матэрыялу).

Зрэдку назіраюцца выпадкі, калі ў структуру канструкцій з эліпсам дзеяслова ўваходзяць **адасобленыя акалічнасці**. Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне тады эліпсованым выказнікам і адасобленай акалічнасцю ў некаторых выпадках канкрэтныя семантыкі сказа. Таму неабходна выявіць сінтаксічную сувязь, на аснове якой ажыццяўляеца структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж адасобленай акалічнасцю і сінтаксічнай пазіцыяй выказніка, якія ўмовы адасоблення носяць дамінантныя характеристыкі, пры функцыяналаваі канструкціі з эліпсам дзеяслова.

Назіраюцца эліптычныя канструкцыі з адасобленымі акалічнасцямі, звязанымі з астатнай часткай сказа паўпредыкатыўнай сінтаксічнай сувяззю. Выражаюцца названыя канструкцыі пераважна із залежнасцю: *Мароз раптам, кульгаючы, – цераз двор* (В. Быкаў); *Тады Войцік ураз апрытомней і, прыгнуўшыся, – за хвою, а пасля – па ўзлеску далей* (В. Быкаў). У падобных выпадках лексічнае напаўненне адасобленай акалічнасці прадвывзначае лексіка-семантычную группу, да якой належыць эліпсованы дзеяслово.

Неабходна адзначыць, што адасобленая акалічнасць, звязаная паўпредыкатыўнай сінтаксічнай сувяззю, надзвычай рэдка мае дамінантныя характеристар і вызначае семантыку эліпсанага дзеяслова. У большасці выпадкаў семантыка падобных сказаў надзвычай выразная, а адасобленая акалічнасць толькі канкрэтныя: *У глыбокай даліне, нібы прытайшыся, — хутар з вялікім садам і стогадавай хатай* (Я. Брыль); *Не дужа рашуча, азіраючыся па баках, ён — да пад'езда* (В. Быкаў).

Надзвычай важным фактам функцыянавання падобных сказаў выступаюць камунікатыўныя ўмовы адасаблення. Эліпсіс выказніка назіраецца пераважна ў канструкцыях, дзе адасобленая акалічнасць актуалізуецца і выступае камунікатыўным цэнтрам выказвання: *Пад босымі ногамі — залатое лісце, суха патрэсваючы на мякай аўчыне моху* (Я. Брыль); *Вось, нечакана спынішыся, маці азірнулася на свайго хлопца. Ён з сярпом на плячы — услед за ёй, запавальняючы хаду, па-птушынаму клюючы салодкі жытні каласок* (Я. Брыль); *Сонца раптам ніжэй і ніжэй, хаваючыся за далягляд* (Я. Брыль). Аднак часцей падобныя адасобленыя акалічнасці ўжываюцца ў канструкцыях з кантэкстуальным эліпсісам і афармляюцца ў асобную сінтаксічную адзінку: (*Наічасцей людзі сыходзілі раней.*) Адны — проста спатоліўши цікаласць, другія — як бы выканалісь неадменны, нялёгкі абавязак (І. Мележ); (*І ў гэты дзень тыя, што назіралі, гледзелі па-рознаму.*) Адны — чапляючы смяшкамі, другія — гамонячы, спрачаючыся паміж сабой, трэція — моўчкі, хаваючы ў сабе сваё думане (І. Мележ).

Назіраюцца адзінкавыя выпадкі ўжывання эліптычных канструкцый з адасобленымі акалічнасцямі, звязанымі *далучальнай сувяззю*: *Паштальён Валянціна Пятроўна — з адной вёскі ў другую, і ўсё пешшу* («Прыдняпроўская ніва»); *Недалёка ў лесе — птушкі, але спуджана і трывожна* (А. Карпюк). Сэнсавая сувязь паміж часткамі ў падобных сказах паслабленая і пры гэтым аднабаковая. Нягледзячы на гэта, далучальная акалічнасць пэўным чынам абмяжоўвае кола лексем, якія могуць замяшчаць сінтаксічную пазіцыю эліпсанага выказніка.

Пры далучальнай сувязі назіраецца структурна-сэнсавую ўзаемабумоўленасць, якая пэўным чынам упłyве на реалізацыю канкрэтнай семантыкі сінтаксічнай адзінкі. Магчымасць далучальнага кампанента сплучацца з нязначайнай колькасцю лексіка-семантычных групп дзеясловаў вызначае семантыку эліпсанага дзеяслова: *Зноў недзе за вёскай — сабакі, ды гучна і голасна* (Б. Мікуліч); *Старышыня калгаса — стары Апанас — пра нарыхтоўку кармоў*, прычым увесь час, пера-

*бираючы сваё невясёлья думкі* (А. Кудравец); *Раптам — гамонка, ды ўжо далёка, аж у канцы вёскі* (Г. Марчук); *Недалёка — царкоўныя званы, але быццам прыглушана* (У. Шахавец). Адасобленыя акалічнасці падобнага тыпу абмяжоўваюць сферу распаўсюджвання асноўнага дзеяния.

У большасці выпадкаў далучальныя адасобленыя акалічнасці ў эліптычных канструкцыях узаемадзейнічаюць з неадасобленымі, удачлівасці іх змест: *Пошта да нас — раз на тыдзень, ды і то не заўсёды* (У. Шахавец); *Зноў — выбухі, і вельмі блізка* (В. Быкаў).

Як бачна, у канструкцыях з эліпсісам деяслова адасобленыя акалічнасці маюць структурна-сэнсавую ўзаемадзейнне або ўзаемабумоўленасць (гэта залежыць ад віда сінтаксічнай сувязі) з сінтаксічнай пазіцыяй эліпсанага выказніка. Структура адасобленых акалічнасцей не вызначае разнастайнасцю — гэта пераважна дзеепрыслоўі з залежнымі словамі і прыслоўі, якія могуць быць адзіночнымі і парнымі. Парныя адасобленыя акалічнасці звязваюцца злучнікамі або бяззлучніківай сувязью. Сінтаксічна пазіцыя адасобленых акалічнасцяў не фіксаваная — яны могуць размяшчацца ў пачатку, ярэдзіне і ў канцы сказа.

Адасобленыя акалічнасці, звязаныя з сінтаксічнай пазіцыяй выказніка паўпредыкатыўнай сувяззю (9%), маюць структурна-сэнсавую ўзаемабумоўленасць. Прычым узаемабумоўленасць ахоплівае лексіка-семантычны, граматычны і мадаліча-тэмпаральны планы сінтаксічнай адзінкі.

Адасобленыя акалічнасці звязаныя з астатнім часткай сказа *далучальнай сувяззю* (6%), маюць некаторыя структурна-сінтаксічныя адметнасці. Па-першае, далучальная канструкцыя маюць аднабаковую сувязь з астатнім часткай сказа, што робіць сэнсавую сувязь паміж эліпсанага выказнікам і далученнем паслабленай. Па-другое, дадатковая мадалінасць і тэмпаральнасць маюць ізаляваны (а не індикатыўны) характар.

Неабходна адзначыць, што з'явы структурна-сэнсавага ўзаемадзейння адасобленых акалічнасцяў з эліпсаным дзеясловам назіраюцца тыповычна рэдка (3% ад агульнай колькасці фактычнага матэрыялу).

Назіраюцца адзінкавыя выпадкі, калі структурна-сэнсавая ўзаемадзейнне ажыццяўляецца паміж эліпсаным выказнікам і *дапаўненнем*. Неабходна ажзначыць, што падобнае ўзаемадзейнне магчыма толькі на базе далучальнай сінтаксічнай сувязі. Адасобленыя дапаўненні, звязаныя са сказам паясняльна-удакладнільнай сувяззю, паясняюць суб'ект або (радзей) аб'ект і з выказнікам не ўзаемадзейнічаюць:

*Усе, апрача Зміцера, – у лес. Хлопец прыхварэў і ў дровы не паехаў* (А. Кулакоўскі); *Мікіта, замест бацькі, – у поле: там заставаўся незаараны ўчастак* (А. Бачыла); *Замест ягоных твораў – старажытная гісторыя беларуска-расійскага памежжжа, лёсы гістарычных персанажаў* (“Звязда”).

Найбольшай выразнасцю характарызующа эліптычныя сказы, дзе дапаўненне ўказвае на суб'ект сүмеснага дзеяння. Семантыка падобных канструкций выразная, бо дзеянік і дапаўненне ўзаемадзеянічаюць з выказнікам у роўнай ступені: *У нядзелю да нас – Марынка, і не з кім-небудзь, а з маладым мужам* (ЛіМ). Аднак у падобных сказах асноўнае структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне адбываецца паміж эліпсованным выказнікам і акалічнасцю з лакатыўным значэннем, якія прадвызначаюць наяўнасць дзеяслоўя з семантыкай руху.

Часам адасоблене дапаўненне ўказвае на дадатковы аб'ект з адмоўным значэннем, які проціпастаўляеца дадатнаму аб'екту: *Пачала ся ўборка зернавых. І калгасныя машыны па загуменні – на ток, ды не толькі жыста і ячмень, але і пшаніцу* (“Прыдняпроўская ніва”); *Трэба было пахаваць паклажу. І Лявон – у хату да дзеда Саўкі, і не што-небудзь, а веенную маё масць* (Г. Даўдовіч). Падобнае дапаўненне адагрывае дыферэнцырующую ролю: яно адмяжоўвае аманімічныя формы эліптычных канструкций з семантыкай руху і актыўнага дзеяння.

Зрэдку назіраюцца выпадкі, калі адасоблене дапаўненне ўказвае на дадатковы аб'ект, што проціпастаўляеца або не адпавядае накіраванаму на яго дзеянню. Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж эліпсованным дзеяслоўям і адасобленым дапаўненнем вызначае лексіка-семантычную группу, да якой адносіцца эліпсованы выказнік: *Старшыня калгаса “Слава” П. А. Сапранкоў пра здарэнне – адразу, але не ад саміх удзельнікаў* (“Савецкая вёска”); *Не адзін раз школьнікі – пра рэйкавую вайну, але не ад саміх партызан* (“Чырвоная змена”); *Трэба – у атрад, ды не аднаму* (Б. Мікуліч); *Настанкін увесь час – падзякі, толькі не ад улад* (У. Шахавец).

Адасобленыя далучальныя дапаўненні могуць указваць на дадатковы аб'ект, які адмяжоўвае сферу распаўсюджвання накіраванага на яго дзеяння: *Іван Сямёновіч увесь час – пра веенную аперацыю, і ўсё з Пятром* (У. Шынклер). Важную ролю ў функцыянованні падобных канструкций адагрывае семантычнае ўзаемадзеянне асноўнага і дадатковага аб'ектаў.

Як паказалі даследаванні, структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне з сінтаксічнай пазіцыяй эліпсованага выказніка магчыма толькі з адасобленымі дапаўненнямі, звязанымі далучальнай сувязю. Структура адасоб-

леных далучальних дапаўненняў самая розная: яны могуць быць адзінчынімі або з залежнымі кампанентамі, могуць утвараць рад аднародных членоў, звязаных паміж сабой рознымі злучнікамі – *i*, *ale*, *ды*, *толькі*. Спосабы выражэння адасобленых дапаўненняў абмежаваныя – гэта пераважна назоўнікі і займеннікі ў форме ўскосных склонаў з прыназоўнікамі і без іх. Сінтаксічная пазіцыя адасобленых дапаўненняў фіксаваная: яны размяшчаюцца ў абсалютным канцы казы.

Семантыка-сінтаксічныя і камунікатыўна-функцыянальныя асаблівасці далучальнай сувязі дазваляюць адасобленаму дапаўненню прымацоўвацца да ўсёй астатнай часткі сказа, у тым ліку і да незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі дзеяслоўя (што нельга сказаць пра ўдакладнільна – паясняльную сувязь). Далучальны член сказа працдызначае наяўнасць незамешчанай сінтаксічнай пазіцыі дзеяслоўя, якая запаўняецца канкрэтнай лексемай на аснове сэнсавага ўзаемадзеяння. Асноўнымі сродкамі сувязі паміж адасобленым далучальнym дапаўненнем і астатнай часткай сказа выступаюць розныя злучнікі, часцы, мадальныя слова або іх спалучні. Паміж адасобленым далучальнym дапаўненнем і астатнай часткай сказа выражваюцца пераважна аб'ектныя або абмежавальчы-вылучальныя адносіны. Аб'ектныя адносіны характарызуюцца разнастайнасцю: адасоблене далучальнае дапаўненне можа ўказаць на далучаемы аб'ект, што проціпастаўляеца далучальному, або на адмоўным значэннем, або на ўзаемадзеянні (перцэнты), дадатковы аб'ект, пры дапамозе якога ажыццяўляеца дзеянне, або на сумеснага дзеяння і аб'ект маўленчай дзеянісці.

Характар далучальны ўзязі (паслабленая сінтаксічная сувязь са сказам і пабольшанай сэнсавай нагрузкай) спрыяе таму, што камунікатыўныя і семантычныя ўмовы адасоблення набываюць узмоўненыя характеристы. Адасоблене дапаўнене адмяжоўвае кола лексем, здольных запаўняць незамешчаную сінтаксічную пазіцыю выказніка.


Неабходна алінчыць, што эліптычныя канструкции з адасобленымі дапаўненнямі назіраюцца рэдка.

Як паказалі даследаванні, часам назіраюцца эліптычныя канструкции з адасобленымі членамі сказа (гл. Дыяграму). Функцыянованне падобных канструкций абумоўлена некалькімі фактарамі. Важным фактарам выступаюць умовы адасоблення. Граматычныя ўмовы адасоблення спрыяюць разгортванню сінтаксічных пазіцый шляхам ускладнення структуры, што дае магчымасць лексемам узаемадзеянічаць паміж сабой на аснове рознай сінтаксічнай сувязі. Проціпастаўленне выражанага і нявыражанага (камунікатыўныя

ўмовы адасаблення) прадвызначае дадатковае ўскладненне і ўзмацненне сэнсавай важнасці адасаблення. Сэнсавыя ўмовы адасаблення дазваляюць пераразміркоўваць семантычныя функцыі кампанентаў: адасоблены член страчвае якасці дадатковага паведамлення і становіща сэнсавай дамінантай выказвання.

Таксама важным фактам функцыяновання канструкцый з эліпсам дзеяслова выступае характар сінтаксічнай сувязі паміж адасобленым членам і незамешчанай сінтаксічнай пазіцыяй. Структурна-сэнсавае ўзаемадзеянне паміж адасобленым членам сказа і сінтаксічнай пазіцыяй выказніка ажыццяўляецца на аснове паўпредыкатыўнай (адасобленая азначэнні і акалічнасці) і далучальнай (адасобленая акалічнасці і дапаўнені) сувязі. Іншыя віды сувязі (атрыбутыўная або паясняльна-ўдакладняльная) прадвызначаюць сінтаксічную сувязь з нездзеялоўнымі кампанентамі, таму з эліпсованым выказнікам не ўзаемадзеянічаюць. Паўпредыкатыўныя адносіны прадвызначаюць наяўнасць дадаковой мадальнасці і тэмпаральнасці, якая мае індыкатыўны характар.

Важным фактам выступае структурна-сэнсавая ўзаемаабумоўленасць і ўзамадзеянне паміж сінтаксічнай пазіцыяй выказніка і адасабленнем. Паўпредыкатыўная сінтаксічная сувязь мае двухбаковы характар і таму падразумівае структурна-сэнсавую ўзаемаабумоўленасць паміж адасобленым членам і сінтаксічнай пазіцыяй выказніка. Характар далучальнай сувязі (аднабаковы) прадвызначае ўзаемадзеянне далучэння з сінтаксічнай пазіцыяй выказніка. Эліптычныя канструкцыі з адасобленымі членамі сказа маюць нізкую ступень рэгулярнасці. Функцыянованне эліптычных канструкцый з адасобленымі членамі сказа рэгулююцца структурна-сэнсавымі моўнымі механізмамі.



#### Бібліографічны спіс

- Л. И. Бурак, *Далучэнне ў сучаснай беларускай мове*, навук. рэд. М. А. Жыдовіч, Мінск 1975.

- И. Ф. Вардуль, *К вопросу о явлении эллипсиса*, [в:] *Инвариантные синтаксические значения и структура предложения: докл. на конф. по теорет. проблемам синтаксиса*, отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Москва 1969, с. 59–70.
- В. М. Григорьева, *Устойчивые словосочетания и обороты, наиболее употребительные в немецкой научной литературе: учеб.-метод. пособие*, Москва 1978.
- Е. В. Грудева, *Избыточность и эллипсис в русском письменном тексте*, Череповец 2007.
- Е. Исаева, *Запрещающие факторы эллипсиса подлежащего во втором компоненте сложносочиненного предложения*, [в:] *Сборник научно-методических материалов к лекциям для слушателей ФПК: в помощь преподавателю русского языка как иностранного*: в 2 ч., ч. 2., Москва 1982, с. 257–270.
- О. М. Мунгалова, *Семантико-синтаксические и функциональные особенности номинальных структур в испанском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук*, Москва 1976.
- Е. Н. Ширяев, *Основы системного описания незамещенных синтаксических позиций*, [в:] *Системный анализ значимых единиц русского языка: синтаксические структуры. межвуз. сб.*, Красноярск 1984, с. 11–21.
- A. Corr, *Ellipsen: Untersuchungen zu Elliptizität und elliptischen Sprachgebrauch*, Saarbrücken 2001.
- S. Dentler, *Verb und Ellipse im heutigen Deutsch: zum "Fehlen" verhängiger Bestimmungen in Theorie und Praxis*, Göteborg 1990.
- L. Jose, *Marcher trois heures vs marcher pendant trois heures, peut-on marcher sans ellipse?* ‘Bull. de la Soc. Linguistique de Paris’ 2001, vol. 96, № 1, p. 207–226.
- K. Kearns, *Epistemic verbs and zero complementizer*, “English Language a. Linguistics” 2007, vol. 11, № 3, p. 475–505.
- H. M. Lehmann, *Zero subject relative constructions in American and British English*, [в:] *New frontiers of corpus research*, Amsterdam 2002, p. 163–177.
- M. McShane, *Verbal ellipsis in Russian, Polish and Czech*, “Slavic & East Europ” 2000, vol. 44, № 2, p. 195–233.
- J. Merchant, *Fragments and ellipsis*, “Linguistics a. Philosophy” 2004, vol. 27, № 6, p. 661–738.
- W. Müller, *Die real existierenden grammatischen Ellipsen und die Norm: eine Bestandsaufnahme*, “Sprachwissenschaft” 1990, Bd. 15, N. 3/4, s. 241–366.

16. J. Pananova, *Ellipses and zero elements in the structure of the sentence*, [в:] *Типология. Грамматика. Семантика: сб. ст.*, ред. Н. А. Козинцева, СПб 1998, с. 67–76.
17. E. Szklarek, *Kontekstowa elipsa akomodowanych jednostronnie uzupełnień predykatu*, [w:] *Acta Univ. Lodzienensis. Folia Linguistica*, № 38, Łódź, 1998, s. 89–96.
18. A. Uniszewska, *The nature of linguistic processes determining the applicability of nominalizations applied to strings NP-COP-AP*, "Glottodidactica" 2001, vol. 29, p. 139–147.
19. A. Wilhelm, *Asyndese, Ellipse und Null: menage a trois?* [w:] *Beiträge der Europäischen slavistischen Linguistik (POLYSLAV)*, München 1998, Bd. 1, s. 187–198

## ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS WITH THE ISOLATED MEMBER

## SUMMARY

The syntactic structure of constructions with elliptical verbs is analyzed in the article. The means of widening and complication of the syntactical sentence structure which perform as a structural-semantic indicator are determined here. The syntactic connections and relations are revealed on the basis of which the realization of semantic constructions with ellipse of the verb is fulfilled.

The language mechanisms that regulate the functioning of constructions with elliptical verbs were also identified.

Leonarda Dacewicz

Białystok

**Nazwy rosyjskich uczelni wyższych  
w okresie postradzieckim**

Transformacja ustrojowa i związane z nią czynniki społeczne i ekonomiczne spowodowały dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego w Rosji. Na rozległym obszarze tego kraju powołano do życia tysiące nowych uczelni, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Powstanie nowych szkół wyższych jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów dla nowych dziedzin gospodarki i dynamicznie rozwijających się różnorodnych form życia społecznego.

Ze względu na znaczną liczebność jako baza reprezentacyjna w niniejszym opracowaniu posłużyły głównie nazwy uczelni Moskwy i Petersburga<sup>1</sup>.

Nazewnictwo szkół wyższych nie spotkało się z większym zainteresowaniem badaczy, co jest zupełnie zrozumiałe. Po pierwsze, liczba tych nazw jest zdecydowanie mniejsza w zestawieniu z ogromną liczbą nazw podmiotów gospodarczych, które pojawiły się w okresie transformacji ustrojowej, po drugie, cechuje je swego rodzaju schematyzm, żeby nie powiedzieć „monotonia semantyczno-strukturnalna”, zwłaszcza w porównaniu z różnorodnością, innowacyjnością strukturalną i semantyczną, którą odnotowano w innych grupach nazw chrematonimycznych, np. nazwach firm, zakładów uslu-

<sup>1</sup> Źródłem materiału badawczego jest portal internetowy *Rossijskoje obrazowanie. Abiturient 2010*, który zawiera około 400 różnego typu szkół wyższych funkcjonujących w wymienionych miastach. Dla porównania: Informator OPI (2003, t. 2), który stanowił podstawę źródłową do analizy nazw polskich uczelni, zawiera 387 chrematonimów (bez jednostek filialnych). Informator OPI z 2006 r. notuje ponad 500 uczelni, patrz: L. Dacewicz, *Nazwy polskich uczelni wyższych – tradycja i współczesność*, [w:] *Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze*, Kraków 2007, s. 521–528.